

Hviterussiske setninger

20 lette hviterussiske setninger

vær så snill	калі ласка (калі láска - kalí láska)
takk	дзякуй (дзя́куй - dziákuj)
beklager	выбачай (выбача́й - vybačáj)
jeg vil ha dette	Я хачу гэта (Я хачу́ гéта - Ja chačú héta)
jeg vil ha mer	Я хачу больш (Я хачу́ больш - Ja chačú boľš)
jeg vet	Я ведаю (Я вéдаю - Ja viédaju)
jeg vet ikke	Я не ведаю (Я не вéдаю - Ja nie viédaju)
kan du hjelpe meg?	Ці можаце Вы мне дапамагчы? (Ці мόжаце Vy mnie daramahčy? - Ci móžacie Vy mnie daramahčy?)
jeg liker ikke dette	Мне гэта не падабаецца (Мне гéта не падабáеца - Mnie héta nie padabájecka)
jeg liker deg	Ты мне падабаешся (Ты мне падабáеся - Ty mnie padabáješsia)
jeg elsker deg	Я цябе кахаю (Я цябé кахáю - Ja ciabié kacháju)
jeg savner deg	Я сумую па табе (Я сумýю па табé - Ja sumúju pa tabié)
ser deg senere	убачымся (убáчымся - ubáčymsia)
bli med meg	Хадзем са мной (Хадзéм са мной - CHadziém sa mnoj)
ta til høyre	павянрі направа (павянрі напráva - paviarní napráva)
ta til venstre	павянрі налева (павянрі налевá - paviarní naliéva)
gå rett	ідзі прама (ідзí прáma - idzí práma)
hva heter du?	Як цябе завуць? (Як цябé завúць? - Jak ciabié zavúć?)
mitt navn er David	Мяне завуць Дэвід (Мянé завúць Дávið - Mianié zavúć Dévid)
jeg er 22 år gammel	Мне дваццаць два гады (Мне двáццаць два гады - Mnie dváccać dva hadý)



www.flashcardo.com/nb/hviterussiske-flashkort/

Andre nyttige setninger på hviterussisk

hei	вітаю (вітáю - vitáju)
hallo	прывітанне (прывітанне - prvyvitánnie)
ha det	пакуль (пакúль - pakúí)
ok	добра (дóбра - dóbra)
skål	ваша здароўе (вáша здарóye - váša zdaróuje)
velkommen	вітаем (вітáем - vitájem)
jeg er enig	я згодзен (я згódзен - ja zhódzien)
hvor er toalettet?	Дзе туалет? (Дзе туалéт? - DZie tualiét?)
hvordan har du det?	Як маешся? (Як мáешся? - Jak máješsia?)
jeg har en hund	У мяне ёсць сабака (У мiané ёсць сабáka - U mianié josć sabáka)
jeg vil gå på kino	Я хачу пайсці ў кіно (Я хачу́ пайсці ў кінó - Ja chačú pajscí ū kinó)
du må definitivt komme	Ты абавязкова павінен прыйсці (Ты абавязкóва павінен прыйсцí - Ty abaviazkóva pavínien pryjsci)
dette er ganske dyrt	Гэта даволі дорага (Гэта даволі́ дóрага - Héta davólí dóraha)
dette er min kjæreste Anna	Гэта мая дзяўчына Ганна (Гэта мая́ дзяўчына Гáнна - Héta majá dziaǔčyna Hánna)
la oss gå hjem	Пойдзэм дадому (Пóйдзэм дадómu - Pójdziem dadómu)
sølv er billigere enn gull	Срэбра таннейшае за золата (Срéбра таннéйшае за зólata - Srébra tanniéjšaje za zólata)
gull er dyrere enn sølv	Золата даражэйшае за срэбра (Зólата даражéйшае за срéбра - Zólata daražéjšaje za srébra)